



TWIN CITY LAB

Жадаеце паспяховага партнэрства?
Вы ў пошуку новых ідэй і карысных ініцыятыў
для Вашага горада?
Вашаму праекту патрэбны людзі?

Калі Вы думаеце, што мы зможам змяніць
нешта да лепшага разам, давайце
аб'яднаемся!

Запрашаем да ўдзелу «Twin City Booster» «Паскаральнік Гарадоў-Пабрацімаў» Серыя семінараў

У 2020 годзе Twin City Lab падтрымае і навучыць гарады-пабрацімы з Беларусі, Германіі, Расіі і Украіны.

Разам з Вамі мы раскроем новыя тэмы, вывучым патэнцыял Вашага горада і гарадскіх супольнасцяў, дапаможам ўкараніць новыя фарматы супрацоўніцтва і дапаможам прыцягнуць новых удзельнікаў у Вашы праекты.

Незалежна ад таго, ці маеце Вы партнэрства з гарадам-пабрацімам ці толькі збіраецеся пабудаваць новае, - сардэчна запрашаем!

Чакаем Вашых заявак!

Што вы атрымаеце::

- Новы погляд на Вашы магчымасці і эфектыўнасць пабрацімскіх сувязяў
- Якасны вопыт у развіцці партнёрскіх адносін
- Алгарытм для вызначэння мясцовага патэнцыялу
- Аналіз інтарэсаў, патэнцыялу і патрэб Вашага горада
- Узгадненне інтарэсаў, патэнцыялу, патрэб і Вашых ідэй з гарадам-партнёрам
- Выдатную магчымасць для падтрымкі мясцовых лідэраў і падключэння новых актывістаў
- Правядзенне семінара ў кожным партнёрскім горадзе
- Правядзенне семінара «Match & Sprint» («Узгадні і дзейнічай!») з удзельнікамі з абодвух гарадоў
- Правядзенне семінара «Sprint & Succeed» («Дзейнічай і мей поспех!») з удзельнікамі з абодвух гарадоў

На ўсіх семінарах асабліва ўвага будзе нададзена ведам, вопыту і энергіі задзейнічаных удзельнікаў, а таксама аналізу прапанаваных ініцыятываў.

Рабочыя мовы семінараў: англійская, руская і нямецкая.

Што нам патрэбна:

- Памяшканні для дзелавых сустрэч і асноўнае абсталяванне для правядзення семінараў
- Жыллё для чатырох каардынатараў і інструктараў для кожнага семінара

Twin City Lab не пакрывае выдаткі ўдзельнікаў і кошт іх пражывання.

Расклад

Усе семінары з серыі «Twin City Booster» пройдуць у перыяд паміж лютым і лістападам 2020 года.

Хто можа падаць заяўку на ўдзел у семінары?

Праект факусуюць выключна на Беларусі, Украіне, Германіі і Расіі.

Мы запрашаем да ўдзелу:

- ▶ Мэраў / гарадскія адміністрацыі і іх партнёраў-пабрацімаў (існуючыя ці ж яшчэ не параднёныя)
- ▶ Прыватныя асацыяцыі, супольнасці і клубы парадніўшыхся гарадоў
- ▶ Іншых прадстаўнікоў гарадоў-пабрацімаў ці ініцыятывы, якія заручыліся падтрымкай аднаго з вышэйпералічаных гульцоў

Вам не абавязкова было ўдзельнічаць у мерапрыемстве Twin City Barcamp ў Мінску 2019 года для падачы заяўкі і прыняцця ўдзелу ў гэтым мерапрыемстве.


Падача і адбор заявак

- ▶ Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі аб мерапрыемстве і працэсе падачы заявак, калі ласка, прайдзіце па наступнай спасылцы: www.twincitylab.net/booster-info
- ▶ У выпадку ўзнікнення любых пытанняў або жа неабходнасці абмеркавання далейшых дэталей, калі ласка, звяжыцеся з намі, даслаўшы ліст на наступны адрас электроннай пошты: booster@twincitylab.net

Пра нас

Twin City Lab - гэта праект Brains & Bridges, накіраваны на развіццё партнёрскіх адносін паміж гарадамі-пабрацімамі, пашырэнне магчымасцяў гарадскіх супольнасцяў і вынісенне ўзроўню міжнародных абменаў і сувязяў за рамкі існуючых стандартаў.

У 2020 годзе Twin City Lab прадаставіць двум парам гарадоў-пабрацімаў магчымасць развіцця партнёрскіх адносін, правёшы серыю семінараў і мерапрыемстваў у кожным горадзе-пабраціме.



Фінансуецца:

